

асоба

асоба

Пётра Васілеўскі



...чалавека, які нарэшце сеў за руль
прыстойнай «іншамаркі»,
зноў загнаць у «жыгуль»
можна толькі пад пагрозаю съмерці...

Чалавек эпохі нашага Адраджэння

У савецкі час было прынята лічыць, што мастацтва належыць народу, як зямля калгасу. Нават калі прыняць гэтую вельмі спрэчную тэзу да веры, дык трэба удакладніць: можа і належыць, але не зьяўляецца для народу прадметам першай неабходнасці. Бо гэта ня бульба, ня сала, не гарэлка. Не, “іншамарка”, нарэшце. І не аўтамат Калашнікова (вельмі патрэбная рэч у некаторых мясцінах былога СССР).

А з гэтага вынікае, што кожнаму, хто пакаштаваў мастакоўскага хлебу, рана ці позна давядзеца сутыкнуцца з усведамленнем сваёй незапатрабаванасці.

У духоўнай сферах, як і ў матэрыяльнай вытворчасці, ёсьць галіны больш і менш прыбытковыя. Ёсьць цалкам нерэнтабельныя, як нерэнтабельная акадэмічная навука ў пeryяд першапачатковага назапашвання капіталу і ці рэлігія пры камуністычным рэжыме. “Нерэнтабельныі” пры жыцці былі Ван-Гог і Малевіч, а сённяня на іх робяцца вялікія грошы. Разам з тым прыжыццёвы посыпех ніколі не бывае гарантый пасъмяротнай славы.

У вачах аматара хуткіх грошай прыкладное (ці інакш – ужытковае) мастацтва і дызайн маюць перавагу перад класічнымі увасабленынямі “прыгожага мастацтва” – жывапісам, графікаю, скульптураю. Бо аздабляючы побыт,



Леў ТАЛБУЗІН.

робячы жыцьцё больш камфортным, мастак-прыкладнік і дызайнер кантактуюць з народам-населеніцтвам, спажыўцом-пакупніком вельмі “канкрэтна”, не апелюючы да ягонага інтэлекту. Што зручна, што – не, чалавек адчувае ня розумам, а скурай. Да таго ж, для мноства людзей прыгожа – ня тое, што насамрэч прыгожа, а тое, што модна.

Але і ў мастацтве непасрэдна звязаным з жыцьцём, калі да справы ставіцца сур'ёзна, мусіш вырашаць адвечную дылему: абслугоўваць чужую прыхамаць, падпарадкоўвацца чужому густу, рынковай кан'юктуре і за паслухмянасць езьдзіць на прыстойным самаходзе, альбо, як кажуць, гнуць сваю лінію і з гэтай прычыны з годным выглядам хадзіць пешкам і галодным.

Занадта амбітны творца не абярэ прафесій дызайн. Бо нават пры наяўнасці творчага і камерцыйнага посьпеху дызайнер ніколі ня мае славы, якая ёсьць у моднага жывапісца ці аўтара літаратурных бестселераў.

Таму што на самалётах і аўтамабілях, тэлефонах і тэлевізарах, мэблі і

бытавых прыборах, дзіцячых цацках і іншых рэчах, якія маюць велізарныя, часам мільённыя наклады, ня ставіцца подпіс мастака (дызайнера), які давёў гэтыя рэчы да ладу, знайшоў іхні вобраз і распрацаўваў стыль, а вельмі часта і сам тыя рэчы прыдумаў – адно фірмовы знак вытворцы. Хіба што дызайнеры адзеньня – славутыя куцюре ды аўтары папулярнай стралковай зброі (“колът”, “наган”, “калашнікаў”, “узі”) складаюць вынятак з гэтага правілу.

Імёны тых хто напісаў “Бурлакоў на Волзе”, “Анну Карэніну”, “Лебядзінае возера”, ва ўсіх на слыху (прынамсі, у нашай краіне) – хоць аматары культуры, у адрозньеніне ад спажыўцу дызайну, складаюць абсолютную меншасць насельніцтва. Але аўтар зручнай прылады, без якой цяжка ўяўіць нашае жыцьцё, дзяякоучы якой на добры лад перайначыл свой побыт цэлья народы, хутчэй за ўсё так і застанецца “невядомым салдатам” тэхнічнага прагрэсу. Калі толькі нейкі навуковец не згадае ягонае імя ў сыпецыяльным даведніку.

Калі жывапісец, графік ці скульптар, дасягнушы паважанага ўзросту, адчувае патрэбу асэнсаваць зробленае і дзеля гэтага наладзіць персанальную выставу, ён звычайна ня мае проблемаў. Была б выставачная зала ды гроши на арэнду. Дызайнеру зьдзейсніць такую акцыю значна цяжэй. Няма ў нашай краіне такой завядзёнкі, не прынята лічыць працу дызайнера мастацтвам. Таму персанальная выставка дызайнера з больш як трыццацігадовым стажам Льва Іванавіча Талбузіна, што напачатку гэтага году праходзіла ў Менскім Палацы мастацтва, стала для гэтых съценадаў калі не сенсацыяй, дык падзеяй даволі экзатычнай.

За сваё творчае жыцьцё Леў Іванавіч прыдумаў і давёў да ладу нямала рэчаў, зручных і карысных ў мірным побыце і вайсковой справе. На ягоную думку, рэч – гэта лютэрка часу і аўтапартрэт стваральніка, яна мае біяграфію, лёс і душу. Матэрыяльная культура заўжды праўдзіва апавядае пра свой час, тады як “прыгожае мастацтва” і “прыгожае пісьменства” могуць съвядома ці падсъвядома схлусіць.

Спадар Талбузін ня стаў рабіць вы-

ставу выключна для “сваіх”, для дызайнераў. Хоць і мог бы скласыці “творчую справаўдачу” з макетаў, фотаздымкаў, прамысловых узороў – і, дальбог, было б на што паглядзець. Такі ход падаўся яму занадта просталінейным. Ды і кола гледачоў хацелася пашырыць.

Дарэчы, “свае” для Льва Іванавіча ня толькі дызайнеры, але і мастакі-прыладнікі. Ён сябра двух творчых саюзаў. Ягоную кераміку і медальернае мастацтва высока ацэньваюць і прафесійнікі і аматары прыгожага. Праўда, дызайн быў і застаецца для яго на першым месцы. Як творчасць, як праца, як філософія жыцця.

Адзін з самых парадаксальных пісьменьнікаў мінулага стагоддзя Аскар Уальд лічыў, што мастацтву зусім не абавязкова быць карысным. Менавіта на гэтай тээзе была пабудаваная тэорыя і практика “мастацтва дзеля мастацтва”. Леў Талбузін ніколі не называў сябе прыхільнікам гэтае канцепцыі, але мяркуючы па тым, што я бачыў на ягонай выставе, думка пра самакаштоўнасць і самадастатковасць мастацтва яму вельмі блізкая.

Адзіная прызначэнне твораў, якія ён прадставіў на суд публікі – прыгажосць. Гэткія Багдановічавы ці Шагалавы васількі ў жыце... Але не зусім. Бо на выставе панавала стэрильная, даволі халодная прыгажосць – геаметрычны абстракцыянізм, які у чыстым выглядзе ў жыцці, у прыродзе не сустрэнеш. А каб не атрымалася “занадта”, каб прыгажосць не ператварылася ў сваю супрацьлегласць, каб эстэтычная формула не страпіла рэальнага зъместу, а

зъмест – сэнсу, ды яшчэ, каб гледачу было за што зачапіцца вокам, экспазіцыя дапоўнена, у нейкай ступені ўраўнаважана геаметрычнай у спалучэнні з прыроднымі формамі.

Дызайнер падсвядома шукае сістэму, лад, канструкцыю. Паўсюль. Сістэмны падыход да вырашэння праектнай задачы – галоўная асаблівасць дызайн-дзейнасці, якая вылучае сярод іншых відаў творчай працы. Мне падаецца, што звышзадачаю гэтай выставы было давесці гледачу, што бачнае ў ўяўнае шматаблічча нашага сьвету складаецца з некалькіх элементаў. Каб іх падлічыць хопіць пальцаў адной рукі. Сімвалічна гэтыя элементы выяўлены ў прадстаўленых мастаком геаметрычных формах.

Выявіць вобраз Сусьвету ў простай, зразумелай грамадзе формуле людзі імкнуліся заўжды. Ставілі Зямлю на трох кітоў, раскладалі прастору на чатыры стыхіі, гук – на сем нотаў, сіяцло – на сем колераў, час – на дванаццаць сузор’яў.

Выставка Льва Талбузіна мела назуву “Сёмы элемент”, што сведчыць пра асаблівую пашану аўтара да гэтай сакральнай лічбы. Ад выставы ў мяне засталося ўражанье, што “Сёмы элемент” – гэта чыннік, які робіць сістэму ўстойлівой, завершанай, самадастатковай, здольнай да самарэгуляцыі.


Згодна Бібліі, Бог стварыў Сусьвет за шэсць дзён. Пяць дзён пайшло, так бы мовіць, на падрыхтоўку базы дзеля зьяўлення на Шосты дзень “братоў наших меншых” – жывёлаў і ўлюбёнаў



Максім Багдановіч. Мікола Гусоўскі.



Тадэвуш Касцюшко. Язэп Драздовіч.



Медалі, створаныя Л. Талбузіным.

цацкі Бога – чалавека. Самае цікавае, што пасъля гэтага працэс выйшаў з-пад кантролю, пра што съведчадзь пазынейшыя падзеі ў райскім садзе і за ягонымі межамі.

Плён шасыці дзён – шэсць элементаў Съветабудовы. Чалавек, хоць фармальна і належыць да Шостага дня стварэння, але насамрэч скіраваны у дзень Сёмы, калі на съвет мусіць зъявіцца ці то нечаканая, ці то мудра прадбачаная Богам, Непрадказальнасць – сёмы, і, можа быць, галоўны элемент творчасці.

Думаю, менавіта гэты “сёмы элемент” і дэклараў Леё Талбузін у назыве выставы. Прынамсі, гэта было б лагічна.

Я раіў бы – Біблію, асабліва туую яе частку, дзе гаворка ідзе пра Съветабудову – у якасці вучэбнага дапаможніка праектанта. Як узор правільнай методыкі вызначэння стратэгічнай мэты, тактыкі дасягнення яе праз пасъядоўнае вырашэнне прыярытэтных задачаў на прамежковых стадыях. Як кнігу,

якая псіхалагічна рыхтуе чалавека да таго, што ня гледзячы на ўсе разылкі і прыкладзенія намаганыні, на ўсе разумовыя і фізічныя выслікі, у выніку атрымаецца ня тое, што хацелася. Біблія перасыцерагае ад спробаў перарабляць боскія істоты, і чалавека ў прыватнасці, на свой капыл. Усё роўна нічога не атрымаецца. Праверана да нас. Прычым такім асобамі як прарокі, апосталы і сам Збаўца.

У другой палове 70-х, калі я вучыўся на кафедры дызайну Беларускага тэатральнага-мастацкага інстытуту, Біблія, зразумела, не ўваходзіла ў спіс літаратуры, рэкамендаванай студэнту. А шкада. Дарэчы, вучыўся я пэўны час у Льва Іванавіча Талбузіна. Ён сам выхаванец гэтай жа кафедры. З яе першага выпуску. Скончыўшы інстытут атрымаў прапанову застасцца выкладаць. Працуе на кафедры дагэтуль.

У адрозненіне ад іншых дызайнераў, занятых у сістэме прафесійнай адукцыі, ён ніколі не лічыў патрэбным, не імкнуўся падмацаваць свой аўтарытэт, права на прафесію і пасаду дысертацыяй, навуковымі званьнямі. Да тэорыі ў дызайне увогуле ставіўся і ставіцца іранічна, больш верыць у інтуіцыю і практичныя вопыты. Дызайнам лічыць толькі тое, што зроблена, што можна памацаваць рукамі. Прыйнамсі, такім я яго памятаю з тых 70-х.

Сёння ў нашай краіне колькасць людзей, якія называюць сябе дызайнераў, значна перавышае колькасць усіх выпускнікоў адпаведнага факультэту БДТМІ – БелАМ (напачатку мастацка-прамысловы, цяпер факультэт дызайну і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва) за ўесь час ягонага існавання. І нават, калі дадаць сюды выпускнікоў іншых беларускіх ВНУ, што маюць да дызайну хоць якое дачыненне, усё роўна дыпломаваных дызайнераў будзе меней, чым дэклараваных. Бо сёння дызайнерам лічыцца сябе кожны, хто ўмее штосьці намаляваць з дапамogaю кампьютара.

У тых, хто амаль сорак гадоў назад распачынаў у Беларусі справу, пазыней



Жанчына.

названую экзатычным словам “дизайн”, і для каго гэтае слова дагэтуль захавала сакральны сэнс, такая сітуацыя выклікае дваістасе пачуцьцё. З аднаго боку трэба радавацца, што дизайн пайшоў у народ, з другога – даводзіцца канстатаваць непазъбежную ў такіх выпадках прафанацыю, інтэлектуальную дэвалъвацыю прафесій.

Амаль сорак гадоў назад шмат хто з тых першых меў наўную веру, што дастаткова эстэтызаваць побыт чалавека, каб зъмяніць яго самога ў лепшы бок, прычым – зъмяніць карэнна. Так у свой час вялікі Ле Карбюзье і Аскар Німатэр лічылі, што “правільнаю” архітэктуру можна лекаваць сацыяльныя хваробы.

Дызайнерай сёньня – як сабак. Прыгожых рэчаў таксама паболела. А людзі ўсё тыя ж... Як не прыгадаць філосафа, які хоць і жартам але вельмі сур'ёзна ставіў пытаныне: ці можна лічыць прагрэсам ту ю акалічнасць, што людаеды карыстаюцца сталовым нажом і відэльцам?

Асабіста я ня маю адказу на гэтае пытаныне. Але дакладна ведаю іншае: чалавека, які нарэшце сеў за руль прыстойней “іншамаркі”, зноў загнаць у “жыгуль” можна толькі пад пагрозаю съмерці.

Калі у 60-х гадах вышэйшае кіраўніцтва СССР дырэктыўным шляхам уводзіла ў краіне “тэхнічную эстэтыку” і “прамысловое мастацтва”, мала хто наверсе ўсьведамляў далёкія наступствы гэтае акцыі. Хоць дызайнеры (па тым часе “мастакі-канструктары”) працавалі ў асноўным над унікальнымі ўзорамі і малымі серыямі (пры буйным тыражаваныні пачыналася “барацьба за эканомію”, і ад арыгінальнага дызайн-праекту мала што заставалася), сама наяўнасць немалой колькасці людзей, чый прафесій было крытычнае асэнсаваныне рэчаіннасці з мэтай яе паляпшэння, аб'ектыўна дэстабілізавала сістэму. Дызайн-праект пачынаецца з пытаныня: “Каму гэта патрэбна і наўшта?” Дызайнер дзеянічае згодна прынцыпу: “Ня вер праектнай задачы, складзенай у невядомых табе умовах”. Дастаткова перанесці гэтыя пытаныні,

гэты прынцып з тэхнічнай сферы ў сацыяльную каб зрабіць дызайн апірышчам дэсідэнцтва. Разам з тым непрыхаваная арыентацыя на заходнія тэхналогіі і заходнія стандарты жыцця увогуле не сумяшчалася з “асобаю савецкай гордасцю”, пра якую так прафасна пісаў Маякоўскі, з “совецкім образом жыцці”.

Калі сёньня я чую, што “дэмакраты развалілі вялікую краіну”, я з пэўнай гордасцю думаю пра ўнёсак, які ў гэту паспалітую справу зрабіў дызайнеры. Для дзяржавы, пабудаванай на абсурдзе, здаровы сэнс – рэч небясьпечная.



Бабы.

Сярод тых, хто распачынаў у Беларусі і СССР дызайнерскую справу, ідэалісты складалі абсалютную меньшасць, але менавіта яны стваралі прывабны вобраз прафесіі. Для большасці ж гэта была реальная магчымасць падвысіць свой сацыяльны статус, ператварыўшыся з проста канструктара ў “мастака-канструктара”. Былі людзі авантурнага складу, для якіх новая, яшчэ недастаткова акрэсленая (ці як кажуць, неінстытуція) сфера дзейнасці давала прастору для дэмагогіі і несумленных эксперыменту. Былі ў гэтай справе свае валанцёры, свае найміты-ланскнекты, свае рэкруты – людзі, якіх туды занесла настуерак іхнія волі.

“Рэкррут” можа і не зусім дакладнае вызначэныне. Але таго, хто планаваў сцьвердзіцца ў “высокім мастацтве”, але так і ня здолеў узняцца вышэй

“нагляднай агітацыі”, “афармілайкі” (фармальна маючы статус “дизайнера”), нельга называць валанцёрам. Ды і



Пагоня.

наймітам таксама. Ён і грошай ня мае і ідэі ня служыць.

Сярод іншых выкладчыкаў кафедры Леў Іванавіч вылучаўся тым, што шчыра гаварыў нам, студэнтам, пра несумяшчальнасць савецкай эканомікі і заходняга дизайну (а іншага, акрамя заходняга і быць не магло, бо дизайн народжаны рынкам); аб проблемах працаўладкавання, з якімі нам давядзеца сутыкнуща пасыля атрыманні диплому; пра незапатрабаванасць грамадствам ведаў, якія нам дае інстытут. І, нарэшце, пра тое, што выкладчыкі самі рухаюцца у новай справе навобмацак. На ягоную думку, у нашых умовах дизайн – не дакладная навука, а нейкае падабенства шаманства.

Як я сёньня разумею, ён даволі іранічна ставіўся да спробаў іншых выкладчыкаў уціснуць вельмі неакрэсьлене і, мабыць, неабсяжнае разуменіне “дизайн” у шчыльныя рамкі так званага “функцыянальнага і сістэмна-структур-

турнага аналізаў”, але ўсlyх свайго стаўлення не выказваў. Шкадаваў аўтарытэт калегаў. Леў Іванавіч увогуле болей давярае інтуіцыі і густу, чым разылку – які б дакладна ён ні быў. А галоўным крытэрыем прафесіяналізму лічыць – уменыне працаўца зформай. У нейкай ступені ягоным крэда можна лічыць выслоўе, якое мы часта ад яго чулі: “Няма (для мастака, дизайнера) форм кепскіх, ёсьць формы недаведзенны”

Сустрэўшы Льва Іванавіча на ягонай выставе, я запытаўся, ці па-ранейшаму ён ставіць форму над функцыяй, між тым як большасць ягоных калегаў – апалаگеты функцыянальнага дизайну. І ў нас завязалася такая гутарка:

– Большасць пасыпховых дизайнераў як раз працуецца над формай, – адказаў ён, – дизайн увогуле ніколі ня быў чиста функцыянальным. Проста ў розныя часы форме надавалася ўвагі больш ці менш. Калі дизайнёр мае ўласны стыль (а “стыль” і “форма” – гэта вельмі блізкія па сэнсу разуменіні, часта – сінонімы), дык ён здолее пераканаць тэхнолага падагнаць функцыю пад эстэтыку. Скажу болей, эстэтычная форма заўжды функцыянальная. Мне даводзілася праектаваць такі складаны аб'ект як пульт кіравання паветраным рухам. Я браў удзел у распрацоўцы ваеннай тэхнікі, рабіў тэхніку бытавую. На гэтай выставе прадстаўлена мая кераміка. Я магу працаўца з металам. Я мог бы выставіць тут і зробленыя мною медалі, але палічыў, што гэта рэчы з іншага вобразнага шэррагу, і яны будуць разъбіваць цэльнасць экспазіцыі. Дык вось, усё пералічанае яднае ня толькі маё аўтарства, але найперш маё разуменіне формы. Іншы чалавек з іншым мастацкім і жыцьцёвым досьведам рабіў бы ўсе гэтыя рэчы інакш.

– Леў Іванавіч, калісьці ў нас казалі пра мастацтва, “нацыянальнае па форме і сацыяльнае па змесце”. Сёньня ж даводзіцца чуць, што мастак мусіць выбіраць, быць яму сучасным альбо нацыянальным. Маўляў, ва ўмовах гла-

балізації сумисьці є адно з другім немагчима.

– Дасьведчаны чалавек заўжды ад-
рэзьніць фінскі дызайн ад нямецкага,
нямецкі ад японскага і гэтак далей.
Нацыянальная ментальнасць захоўва-
еца і ў эпоху высокіх тэхналогій.
Іншая справа, калі нацыянальная фор-
ма трактуеца просталінейна, каб не
сказаць – прымітыўна. Да прыкладу, як
на БССРаўскім съязгу. Якіх ні крыўдна,
часам досыць просталінейна разумеюць
нацыянальнасць і, адпаведна, нацыя-
нальную форму ў мастацтве і сувядомыя
беларусы. Ёсьць такія і сярод маіх
калегаў па суполцы “Пагоня”. Яны
мяркуюць, што наяўнасцю ў карціне ці
графічным аркушы бел-чырвона-белай
стужкі і вершніка з мечам можна ап-
раўдаць адсутнасць прафесіяналізму.

— Дарэчы, наконт “Пагоні”... Вы аўтар аб ёмнага эталону дзяржайна герба. Вашая “Пагоня” па форме сучасная?

— Гербу ная трэба быць занадта сучасным. Нават тыя народы, якія прыдбалі суверэнітэт толькі пасъля таго, як разваліліся каланіяльныя імперыі ёўрапейцаў, а раней у іх блізка не было ніякай дзяржаваўнасці, стылізууюць свае гербы — “навадзелы” пад дауніну, пад ёўрапейскае Сярэднявечча. А нашаму гербу і без таго ная менш як сёмысот гадоў. Мы, мастакі, што напачатку 90-х гадоў працавалі над гербам нашай дзяржавы, імкнуліся не зьдзівіць людзей арыгі-



Pyka.

нальней трактоўкай, а падкрэсліць гістарычную пераемнасць, генетычную сувязь гербу адраджанай беларускай дзяржавы з гербамі Вялікага Княства Літоўскага, Рэчы Паспалітай абодвух народаў, Беларускай Народнай Рэспублікі. Нашыя суседзі летувісі пайшли іншым шляхам. Яны насамрэч зрабілі сабе герб “сучасным”. Як на маю думку, герб Летувы – аргумент на карысць нашай канцэнты, нашай эстэтыкі, нашай праваты.

— Адзін ваш калега, беручы да ўвагі разнастайнасць вашых творчых інтарэсаў, назваў вас “чалавекам эпохі Адраджэння”. Такія як вы, на ягоную думку, рэдка зьяўляюцца ў нашым часе, калі што ні съпецыяліст, дык вузкі.

— Ня так ужо тая эпоха Адраджэнья адрозыніваецца ад нашага часу. Гэта нам здалёк падаецца, што тады грамадства складалася выключна з асобаў цэльных і адначасова шматгранных. Насамрэч і тады была эліта, творцы, і былі рамеснікі. Былі тыя, хто трymаў у галаве Сусьвет, і вузкія сыпецыялісты, што мелі хлеб са сваёй канкрэтнай справы і нішто іншое іх не цікавіла. Абраўшы творчасць як лад жыцця, чалавек мусіць быць гатовым да таго, што яму можа неаднойчы давядзенца мянуться толькі сыпецыялізацыю, але і нават прафесію. Асабліва ва ўмовах сацыяльнай і эканамічнай нестабільнасці. Мы імкнемся давесыці гэта нашым студэнтам, даць ім веды і прафесійныя навыкі, якія б дазволілі ім пры неабходнасці сыцвердзіць сябе ня толькі ў той галіне, што прапісаная ў дыпломе, але і сумежных, і ў даволі далёкіх. Але ўсё прадугледзець немагчыма. Вось, ты, калі вучыўся на дызайнера, зьбіраўся быць журналістам?

Вядома ж, не зьбіраўся... І разъвітваючыся з майм суразмоўцам, падумаў: “Цікава, а ці можна стаць дызайнераам, скончыўшы журфак?”